

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

207 (6183) 6 верасня 1938 г., аўторак ЦАНА 10 КАП.

МІЖНАРОДНЫ ЮНАЦКІ ДЗЕНЬ

Сёння, у XXIV Міжнародны юнацкі дзень, моладзь усяго свету дэманструе супроць вайны, супроць фашызма, за мір, за сацыялізм. У гэты дзень моладзь пакалонне іпшэ машыні згуртуе свае рады вакол Комуністычнага Інтэрнацыянала — штаба сусветнай пролетарскай рэвалюцыі.

У складанай міжнароднай абстаноўцы святкуе моладзь свой Міжнародны юнацкі дзень. Грозныя хмары вайны навислі над светам. Фашысцкія разбойнікі, як азверэлыя псы, рышчунь па ўсюму свету, каб распаліць пажар сусветнай бойні. У барацьбе з герман-італьянскімі полчышчамі правіваецца кроў іспанскага народа, які заваяваў неадзяляльнасць і свабоду. Пад ігам італьянскага фашызма стогнуць народы акупіраванай Абісініі. Германскі фашызм, захапіўшы Аўстрыю, рытуе напад на Чэхаславакію. Японскія самураі агнём і мячом абрушыліся на мірны кітайскі народ, варварска разбураюць гарады і вёскі. Пад кулямі гінуць тысячы жанчын, дзяцей і старыкоў.

Распальваючы вайну на Захадзе і Усходзе, фашысцкія агрэсары ў першую чаргу рытуюць яе супроць Савецкага Саюза — бацькаўшчыны сусветнага пролетарыята. Апошнія падзеі на Далёкаўсходняй граніцы ў сьвёл відэавачасна паказалі народам усяго свету захватніцкія планы японскай ваеншчыны. Сутычкі ля возера Хасан паказалі пераможную сілу і магутнасць Чырвонай Арміі, гарачы патрыятызм савецкага народа, гатовыга знішчыць любага ворага, які адважыцца паягнаць на заваяванні вялікага Кастрычніка.

Фашызм — злейшы вораг моладзі. Ён губіць яе юнацтва, пазбаўляе жыцця мільёны дзяцей, ператвараючы ў могілкі гарады і вёскі, знішчае каштоўнейшыя помнікі культуры, рытуе чалавечую жабрацтва і смерць. Фашызм знішчае ў моладзі яе светлыя думкі, мэры, чысты і наваі.

Нягачасе быць моладзям — тае штодзённая гаворыць моладзь у фашысцкай Германіі, Італіі, Японіі, Польшчы і ў іншых капіталістычных краінах. Падыхаўшы Лігі нацыяў, у 32 буржуазных краінах Еўропы і Амерыкі налічвалася яшчэ к 1936 году 7 мільянаў беспрацоўнай моладзі. Гэта лічба, безумоўна, пераўменшаная. У фашысцкай Германіі моладзь пролетарыяту ў Узросце ад 18 да 25 год звальняюць з фабрык і заводаў. Іх прымушаюць ваймацца катарнай працай у лагеры працоўнай павінанасці. 60 проц. зняволеных у германскіх турмах — гэта моладзь да 25 год.

Зверствы японскай ваеншчыны, якія яны творыць над малымі працоўнымі, не паддаюцца апісанню. Па дэляце не поўных даных, штогод у Токіо канчаюць жыццё самагубствам 3.000 чалавек, гадоўным чынам моладзь.

Ва ўмовах лютых гніту жыць працоўная моладзь Італіі і Польшчы. Фашысцкія пракамоны асудзілі малодзе пакалонне на беспрацоўе, голод, жабрацтва і выміранне.

Святкуючы XXIV Міжнародны юнацкі дзень, моладзь капіталістычных краін іпшэ больш умацуе адны фронт барацьбы супроць фашызма. Малодзе пакалонне вядзе барацьбу з навіскаюй пагразаюй сусветнай бойні, стаіць на абароне Савецкага Саюза — краіны прагрэса і культуры.

Савецкая моладзь сустракае XXIV Міжнародны юнацкі дзень у абстаноўцы вялікіх перамог сацыялізма, у абстаноўцы набачанага маральнага і палітычнага адзінства народаў Савецкага Саюза. Як маяк, які магутны ахлік да барацьбы і перамогі, высіла над светам вобраз нашай вялікай радзімы, краіны пераможшага сацыялізма, у якой заваявана пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна радаснае і шчаслівае жыццё.

Шчасце быць моладзям, — гаворыць савецкая моладзь, перад якой адкрыты ўсе шляхі ў жыццё. Наша моладзь — іпшэ ад плочі свайго вялікага народа, народа-багатага, народа-пераможца. Савецкая моладзь выставае і загартавана партыяй Леніна—Сталіна.

Нашы мужныя і адважныя юнакі і дзяўчаты авалодваюць вышэйшымі навукамі, культуру, заўсёды памятаючы ўказанні лепшага друга і настаўніка моладзі—таварыша Сталіна: «... Перад намі стаіць крэпасць. Называецца яна, гэту крэпасць, навука і яе многалікімі галінамі ведаў. Гэту крэпасць мы

павінны ўзяць ва што-б то ні стала. Гэту крэпасць павінна ўзяць моладзь, налі яна хоча быць будаўніком новага мышца, калі яна хоча стаць савраўдней зменай старой гвардыі».

На будаўніцтве гігантаў сацыялістычнай індустрыі, у залатаносных нетрах Сібіры, у ільдах Арктыкі, на пагранічных заставах, — уоюды моладзь паказвае ўзоры самаадданай работы на карысць сацыялізма.

Вялікая роля моладзі і ў стыханаўскім руху. Краіна добра ведае імёны малодых людзей — савраўдних герояў нашага часу: Аляксея Стыханава, Пятра Крываноса, Дусі Вінаградова, Марыі Дземчанка, Пашы Ангеліны, Влідмана і іпш.

Савецкі народ аказаў высокае давер'е лепшым прадстаўнікам моладзі, выбраўшы іх у вярхоўныя органы савецкай улады. У Вярхоўны Совет СССР выбрана 284 чалавекі ва ўзросце да 30 год. Беларускі народ выбраў сваімі дэпутатамі ў сацыялістычны парламент СССР малодга комсамольца-орданосца, лейтэнанта тав. Навіцкага, калгасніцу Лёліну, работніцу тав. Багачову. Многа моладзі і сярод дэпутатаў Вярхоўнага Савета нашай рэспублікі: калгасніца-комсамолка тав. Пальцава, трактарыстка тав. Маленюк, работніца тав. Храмая і іпш.

Наша моладзь верна выконвае свой авяшчэнны абавязак перад радзімай па абароне граніц вялікага Савецкага Саюза. Калі японскія самураі паруюць савецкія граніцы, тысячы верных сымно радзімы—малодых патрыётаў — а вітоўкай у руках амагаліся з ворагам, як савраўдныя героі. Ні варожыя сгарадзі, ні кулі не маглі спыніць жалезнага патоку ваступаюшых савецкіх часцей, бо яны іпшлі ў бой за радзіму, неучы ў сэрцы імя любімага Сталіна.

Алвага, доблесць і гераіства — вое большавіцкія якасці малодых патрыётаў нашай краіны. Намеснік палітрукка Георгій Сазыкін, ілучы ў бой аб перажываемых ім пачуццях пісаў: «Калі я вагіну, дык недарэмна. За нашу радзіму аддавам жыццё. Ведаю, што перамога заўсёды будзе за намі, за ВКП(б), за вялікім Сталіным. Няхай жыцце перамога!».

Савецкая моладзь, святкуючы Міжнародны юнацкі дзень, рытуецца да слаўнага юбілея — 20-годдзя ленынска-сталінскага комсамола. На прадырмствах, у соўтасах і калгасах, у частках Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота, на пагранічных заставах моладзь у гонар юбілея рытуе падарункі мацеры-радзіме. Пагранічнік-комсомолец тав. Кузьмічов — знатны чалавек у часпі. Ён у гэтым годзе атрымаў 11 паршальніцкай савецкіх граніц. Камбайнер Жлобінскай МТС Владзімір Гарашоў на камбайне «Комунар» урабаў за сезон 470 гектараў. Малодзьяна брыгада менскага дрэвапрацоўчага завода імя Молатава, у якую аб'ядналася 20 юнакоў, за першы дзесяць дзён жыцця выканала заданне на 160 проц., а за другую дэкаду — на 172 проц. Комсомолец-стыханавец брыгады тав. Суботка выконвае дзённую норму на 380 проц., тав. Ваўчок — на 270 проц., тав. Галубіцкая — на 250 проц. Брыгадзірам працуе малоды комсомолец Іван Сяліцкі. Аддаючы маладога комсамольца тав. Селіванова астрано першае месца ў ВАВА на стральбе. Камандваннем часці тав. Селіванова прадстаўлен для знясення на дошку гонару ў «Комсомольскай правде».

Цвет нашай моладзі — гэта стыханушы і ўдарнікі, лётчыкі і пагранічнікі, танкісты і таленавітыя музыканты, інжынеры і настаўнікі. Непарушыма сувязь пакалоннеў бацькоў і дзялоў, бязмежная адданасць савецкай моладзі партыі, таварышу Сталіну, радзіме, нянавісць да ворагаў народа — траіцкіска-бухарынскіх бандытаў — у гэтым сіла і магутнасць нашага народа. Быць дастойным сталінскай эпохі, быць дастойным нашай маці—Усеасоўзнай Комуністычнай партыі — справа ганару савецкай моладзі!

У XXIV Міжнародны юнацкі дзень савецкая моладзь іпшэ раз паказа сваю гатоўнасць да абароны сацыялістычнай бацькаўшчыны, паказа сваю бязмежную адданасць партыі Леніна—Сталіна. Для сталінскага племені — моладзі — няма справы больш велічнай і ганаровай, чым будаваць комуністычнае грамадства. Наша моладзь выканала гэты ганаровы абавязак з авалоданасцю і гарачай любоўю да вялікага бацькі і настаўніка, лепшага друга—вялікага Сталіна.

На вечарнім пасяджэнні 4 верасня ў супрацьках па дакладу тав. Швэрніка адзначаліся недахопы кіраўніцтва з боку ВЦСПС мисловымі арганізацыямі, палітычнай працы, недастатковай мерах па навучанню і палітычнаму выхаванню новых профсаюзных кадраў.

Тав. Пастухоў — старшыня ЦК саюза работных станка-інструментальнай прамысловасці — спыніўся ў сваім выступленні на пытанні стыханаўскага руху. Саюзамі былі дапушчаны дзея памылкі: яны выпустілі з-пад сваёй увагі, па-першае, ударніцтва—гэты асноўны резерв стыханаўскага руху і, па-другое, аслабілі работу з вытворчымі нарадамі, перадаўшы гэту справу адміністрацыі. Пасля таго, як пры дапамозе таварышаў Л. М. Кагановіча і А. А. Андрэева гэтыя памылкі былі ўскрыты на VI пленуме ВЦСПС, стыханаўскі рух стаў расці і развівацца, нагляднацца тыхсама рост ударніцтва, сацыялістычнага спаборніцтва.

Тав. Рабаў — член прэзідыума ЦК саюза работных будаўніцтва ваяжэй прамысловасці Далёкага Усхода—гаварыў

Няхай жыве XXIV Міжнародны юнацкі дзень—дзень барацьбы працоўнай моладзі ўсяго свету супроць імперыялістычнай вайны і фашызма, за мір, за сацыялізм!

Комсамольцы і комсамолкі, моладзь Савецкага Саюза! Шчыльней згуртуемца вакол вялікай большэвіцкай партыі! Няхай жыве непераможны сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна! Ададазім усе нашы сілы, усю палкасць нашай моладасці вялікай справе комунізма!



Паліцы патрыёты, — выдатныя моладзь нашай сацыялістычнай радзімы — без адрыку ад вытворчасці авалодваюць аэтыя і парашутнай справы. НА ВДЫМКУ: даярмачыні-парашутысты, якія без адрыку ад вытворчасці займаюцца на выдата пры Менскім аэраклабе імя Молатава. Злева направа: З. П. Алейнік — рабочы менскай аэроткавой фабрыкі імя Кагановіча, Ф. К. Алексік — студэнт менскага рабфака, П. К. Вязчэрскі — студэнт менскага рабфака, І. К. Лукашэвіч — студэнт будаўнічага тэхнікума, А. С. Шалява — студэнт менскага рабфака і А. А. Шайкоўскі — студэнт дарожнага тэхнікума.

VII Пленум ВЦСПС СПРЭЧКІ ПА ДАКЛАДУ ТАВ. Н. М. ШВЕРНІКА АБ ВЫКАНАННІ РАШЭННЯЎ VI ПЛЕНУМА ВЦСПС Ранішнее пасяджэнне 4 верасня

Спрэчкі па дакладу тав. Н. М. Швэрніка прадэжжаюцца. Большасць выступляючых удзельніцкаў пленума падзяляе крытычны недахопы ў рабоце аддзелаў ВЦСПС і цэнтральных камітэтаў саюзаў.

Крытыкаваў работу апарата ВЦСПС тав. Губельман — старшыня ЦК саюза работных станка-інструментальнай прамысловасці іпшэ неадаткова гібкі і аператыўны. Тав. Швэрнік у сваім дакладзе і ВЦСПС у сваёй практычнай рабоце аддавалі больш за ўсё ўвагі будынным вытворчым саюзам. Гэта праўдліва. Але напярэды, што яны павіны быць іпшэ іпшэ саюзам. Між тым саюзны гэты вышні, гэтым гаспадарам, у якіх заняты аб'яднаемыя саюзамі працоўныя, маюць вялікае значэнне ў народнай гаспадарцы. Профсаюз работнікаў даяржэвалі, напрыклад, гэтыя дзюхмільныя калектывы работнікаў. Літвідаваць вынікі школьніцтва ў даяржэвалі, дзе шырока арудвалі балы ворагаў народа, магчыма толькі аб'яднамымі сіламі ўсіх нашых арганізацый. Работнікі даяржэвалі маюць патрабу ў штодзёнай дапамозе-кантролі ўсіх саюзаў. На жаль, скардзіўся на Пленум тав. Губельман, апрача калектываў некалькіх макоўскіх заводаў, нічо нашаму саюзу не дапамагае.

Тав. Корбаў — старшыня заводскага камітэта Іжаўскага завода — заўважыў па паводу выступлення тав. Губельмана, што ліквідацыйны вынік школьніцтва ў галіні павінен, у першую чаргу, займацца сам саюз работнікаў даяржэвалі, але ён асабіліва дэянасіў ў гэтым напрамку не праўдліва. Нельга цярпець больш такіх агінасіі, як, напрыклад, неадхвал запалак у Іжаўску. Такія агінасіі — опера руж школьнікаў; выхрынь іх павінны

аб неабходнасці хутчэйшай ліквідацыі разрыў паміж прамысловым і жыллёвым будаўніцтвам.

Тав. Гаршнін—старшыня ЦК Асоўваіяхіма—прывячае сваё выступленне азначам профсаюзаў у абароннай рабоце.

На вечарнім пасяджэнні таксама выступілі тт. Ломіні — член пленума ВЦСПС (шахта Валадарна, Кізелюскі вугальны басейн), Агдзянэў — старшыня ЦК саюза работных ваенна-металічнай прамысловасці, Котлар — заг аддзелам сацыяльнага страхавання ВЦСПС і Кузнячоў—старшыня заводскага камітэта аўтазавода імя Молатава (БЕЛТА).

УРАЧЫСТАЕ ПАСЯДЖЭННЕ, ПРЫСВЕЧАНАЕ XXIV ГАДАВІНЕ МЮД'а

Памішканне Беларускага даяржэвалнага драматычнага тэатра ваялоўні малодых патрыёты краіны сацыялізма. Тут стыханаўцы прадпрыемстваў Менска, выдатнікі вучобы, прадстаўнікі любаснай Чырвонай Арміі, комсамолецкі і партыйны актыў сталіцы.

Урачыстае пасяджэнне адкрывае сакратар Менскага гаркома ЛКСМБ тав. Бейнэсон І. М. Першыя словы прамоўцы накіраваны да таго, хто даў нам шчаслівае юнацтва, радаснае жыццё, — да вялікага правадара народаў любімага Сталіна. Магутным шквалам працягваюцца па залу хвалі апладысмантаў. Громкія воклічы прывітанья пераходзяць з партыра на верхнія ярусы, запалваюць увесь тэатр. Присутныя ў адзіным парне вітаюць свайго роднага бацьку, настаўніка і друга — таварыша Сталіна.

У дэспы прэзідыум выбіраецца 26 чалавек. У тым ліку сакратары ЦК КП(б)Б тт. Паанмарэна, Аняеў, Грэкава, старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР тав. Наталевіч, старшыня ЦК БССР тав. Кісаль, сакратары ЦК ЛКСМБ тт. Кавалькоў і Каралёў.

Зноў тэатр напам'янае радаснымі воклічамі прывітанья і бурнымі апладысмантамі, калі паступае прапанова выбарць ганаровым прэзідыум у саставе таварыша Сталіна і яго баявых са-

ратнікаў тт. Молатава, Кагановіча, Варашылава, Калініна, Андрэева, Мікаіна, Якова, Жданова, Хрушчова, Корсэра і тт. Дзімітрава, Тэльмана, Хоце Дзяноса, Доларэс Ібаруры.

— Ворагі народа, — гаворыць тав. Кавалькоў, — хацелі адарваць комсамола ад нашай мацеры — большэвіцкай партыі. Гэта ворагам не ўдалося і ніколі не ўдацца. Комсамол быў і заўсёды астанецца верным памочнікам нашай вялікай комуністычнай партыі — партыі Леніна—Сталіна.

Пад бурныя апладысменты прымаецца текст прывітаньнага пісьма да вялікага правадара народа — Іосіфа Вісарыянавіча Сталіна.

Ф. КАНСТАНЦІАУ.

У АПОШНІЮ МІНУТУ

АНТЫГІТЛЕРАЎСКАЯ ДЭМАНАСТРАЦЫЯ ў ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 5 верасня. (БЕЛТА). Рад польскіх газет паведавала аб адбыцці 2 верасня ў горадзе Бельску (Сілезскае ваяводства) бурным антыгерманскім мітынгам, арганізаваным «Польскім заходнім саюзам». Выступіўшы на мітынгу гаварылі аб антыпольскіх выступленнях даніцкіх фашыстаў і аб падрыўной дзейнасці гітлераўскай агентуры ў Польшчы.

Пасля мітынгу адбылася антыгітлераўская дэманстрацыя. Дэманстранты раскідалі па гораду антыфашысцкія лістоўкі. Як перадаюць газеты, група студэнтаў у 200 з лішнім чалавек — удзельніцаў дэманстрацыі — напала

на кіёскі, якія прадавалі германскія фашысцкія газеты, і разграбіла іх. Такі-ж лёс пасіп нямецкія кніжны магазіны і рэдакцыі мясцовай фашысцкай газеты «Ауфбрух». Затым натоўп дэманстрантаў уваруўся ў квартал сэнатара Віанера (кіраўнік гітлераўскай агентуры ў Польшчы, член польскага сената), павыбіваў вокны і знішчыў усю ўнутраную абстаноўку. Дэманстрацыя прывяла настолькі грозныя меры, што ўлады вымушаны былі сканспэнтаваць у Бельску сілныя атрады паліцыі, якія толькі позна нечаравалі разсеяць дэманстрантаў.

Польскі журнал аб палітыцы Бека

ВАРШАВА, 5 верасня. (БЕЛТА). Правапазіцыйны журнал «Зворт» у рэдакцыйным артыкуле, прысвечаным прахолоўшым у Заходняй Польшчы антыфашысцкім мітынгам, у нальвычыва вострых выражэннях крытыкуе палітыку польскага міністэрства замежных спраў. Асабіліва абурэне журналі выклікае «хладнакроўе» міністэра замежных спраў Бека, які канфіскавае рэзолюцыі, прынятыя на антыфашысцкіх мітынгах. Па гэтым паводу гэта тэма аднаго з членаў нашага ўрада. Нам вядома, што гэта тэма не дае рэзультатаў, якія чакаюцца ў высючых уральных колах. Што-ж тады гаварыць аб шырокіх масах грамадскасці, акая ўжо адаўна адносіцца з

наскрывае нам неадвер'ем да дзейнасці гэтага міністэрства.

Да стыхавай палітыкі міністэрства Бека, піша далей журнал, у Польшчы даўно ўжо прывыклі, а заявам, якія выходзяць з міністэрства замежных спраў, сур'ёзнага значэння нічо не адае, бо вядома, што ў кожным асобным выпадку справа ідзе толькі аб тым, каб «штысшы» ўкрыць чагосьці недасказач, штосьці збыць і т. д. Але мы, — заключае «Зворт», — не можам забыць таго, што адабылося ў Данцыгу. Мы не можам не адзівіцца канфіскацыям рэзолюцыі народа тыхсама, як і таму, што ў Польшчы нехта неадзяляльна развіцці палей і процідзейнічае нацыянальным інтарэсам.

сустралялі тав. Варашылава.

сустралялі тав. Варашылава.

сустралялі тав. Варашылава.

сустралялі тав. Варашылава.

ІМ'Я СТАЛІНА — НАШ БАЯВЫ СЦЯГ



Выдатнікі баявой вучобы Н-скай часці ВАВА куляметчы-комсомольці г. Калюзе і Факі-руу на агітыванні. Фото П. Вальд.

3 ГОНАРАМ НОСІМ ДАРАГОЕ ІМ'Я

Наша часць з гордашчо і любоўю носіць імя найвялікшага чалавека сучаснасці, правядыра пралетарскай рэвалюцыі, сцяга нашай барацьбы і перамог — вялікага Сталіна.

З гэтым дарогім імем пераарыўна звязана слаўная гісторыя самай магутнай арміі свету, нашай доблеснай Чырвонай Арміі.

Ад Чырвонага Вердэна — Сталінград да сцен Львова ад Кахоўкі да Чорнага мора Першая конная армія кіруемая вялікім Сталіным, пад камандаваннем пераарыўнага пралетарскага палкаводца К. Е. Варашыла вакрыла сімбэ неўзядальнай славай Громячы польскіх панюў, замежных інтэрвентаў, прыбалтыцкіх баронаў, украінскіх атаманаў і іншую белавардаўскую нечысьць. Чырвоная конніца ўспісала нямаля слаўных старонак у гісторыю перамог Чырвонай Арміі.

У сувязі з прысьвячэннем нашай часці імя таварыша Сталіна байцы, камандзіры і палітработнікі ў сваім пісьме да таварыша Сталіна пісалі:

«Мы абавязваемся ў баявой і палітычнай вучобе быць першымі ў рэдах кавалерыйскіх алуцэнцаў РСЧА, са сталінскай неперырымасцю перамагчы ўсе недахопы, зрабіць сталінскую завядаць аб пільнасці асновай нашай работы.

Калі вораг адважыцца сарваць напружанае, дэлавае жыццё нашай квітнечай рэдымы мы клянемся Вам дарогі Іосіф Вісарыявіч, нячужбым Вашым імем абуршыць на галаву воўрагу сакрушальную ланіну сталінскіх казацкіх дэвіяў і знішчыць воўрагу без астатку.

Моцна памятаючы гэтыя абяцанні ўсе байцы, камандзіры, камісары і палітработнікі часці ў сваёй практычнай работе з выключнай энергіяй і энтузіязмам маюць баявую і палітычную падрыхтоўку дабіваюцца новых і новых дасягненняў.

Не так даўно закончылі ўсёармейскія конна-спартыўныя спаборніцтвы. Часць вылучыла на спаборніцтвы 40 удзельнікаў. 30 таварышчў атрымалі прызы і заахвочанні.

Узята прышчытка па самую складаную і цяжкую віду спаборніцтва — многабарую змены каманднага састанна. Гэтае спаборніцтва ўключала ў сябе вышэйшы клас падрыхтоўкі камандзіра і каня як для язды ў манежы, так і для дэманіў у полі ў бай.

Прышчытка завяла змены падраздзялення, якім камандуе тав. Лецічэнка, — сам ён кіраваў гэтай зменаю.

Тав. Крашчэнка дабіўся прышчытства па двух цяжкіх відах спаборніцтваў. Выдатны прыжок на кані зрабіў тав. Каваленка. Прышчытка па вышэйшай школе язды завяваў тав. Андрэевым. 9 удзельнікаў спаборніцтва з нашай часці дабіліся першых месцаў па колькасці занятых прызыўных месцаў наша часць — першыя ў конніцы РСЧА.

Нядаўна закончыліся аэрогубовыя стралковыя спаборніцтвы. І тут часць, якая носіць імя таварыша Сталіна, паказала вялікія поспехі, заняўшы 9 класных месцаў з іх 5 першых, два другіх і два трэціх. Па стральбе з вінтовак першае месца завяла аддзяленне тав. Селіванова. У складанай абстаноўцы байцы аддзялення выдатна паражалі палі. Лепшымі ручнымі кулямётчыкамі аказаліся байцы падраз-

дзяленняў, якімі камандуе тав. Вахуленка і Астраханкі. Другое месца ў аэрозе заняў кулямётчык разлік т.т. Іаносенка, Скрыпка і Рабава.

На тактычных вучэннях часцей падраздзяленняў у цэлым, асобныя байцы і камандзіры паказваюць узоры работы. Нядаўна на тактычным вучэнні аднаго з падраздзяленняў прышлося перамагчы ў бездарожжы густы лес заблачаны ва многіх месцах. Задача адвадалася невыконнаемай. Мясцовыя старажылы гаворылі:

— Не праходзіць Можэ асобныя конікі і пройдучы і то вельмі цяжка гэта, амаль немагчыма.

Аднак няма труднасцей, якія не змогуць перамагчы людзі сталінскай загартоўкі і вывучкі. Заблачаны лес быў пройдзены цалкам усім падраздзяленнем. Следам за коннікамі яго перайшлі артылерысты і асобы. Байцы і камандзіры праявілі сапраўдны героізм і з гонарам выканалі пастаўленую задачу.

У складаных умовах, на неапамай мясцовасці пасля працяглых пераходаў, байцы і камандзіры дабіваюцца выключна высокіх рэзультатаў баявой стральбы.

Нядаўна былі праведзены вучэнні, якія патрабавалі вялікай тактычнай вывучкі, умовна быстра самаапопавання і метка стральбы. У ходзе выканання задання ўсе без выключэння падраздзяленняў даказалі, што байцы навучыліся ўмець звышнечыць у абароне і наступленні, навучыліся завяршаць выкананне тактычнай заданай меткай баявой стральбы.

На адным з вучэнняў патрабавалася пераправа цераз шырокую воўную перашколу. Падраздзяленні бліжуча аправіліся з гэтай задачай.

Праведзеныя вучэнні паказалі вялікую маневранасць падраздзяленняў у сустрэчным баі і рухлівае абароне супроць пыхоты. Яны даказалі, што конніца, уладна маневруючы, можа паспяхова весці барацьбу з сучаснай авіянашанай тэхнічнай і агнявымі сродкамі пыхоты.

Велізарная ўвага ў гэтым вучэбным годзе была надаана падрыхтоўцы калібраў. У выніку маюць велізарны зрух у справе ўдасканалення каманднага састанна і асабіста маладых кадраў. Побач з дасягненнямі ў нас ёсць, зразумела, і недахопы. Мы іх бачым і павольна іх знішчаем.

Байцы, камандзіры, палітработнікі адначасова на сваіх сходах гаворылі прысьвячэнні імя таварыша Сталіна, з імі большай сілай і энергіяй бяруцца за вучобу з тым, каб поўнасьцю выкачаць абшчыне дэлавае любімаму і роднаму Сталіну. Вывучаючы баявыя дэвіі нашых герояў дэляў-ахосцінаў, захвалюючыся іх героістай і храбрашчо, мы гаварымся іх біямемнай адданасцю раліме, партыі і таварышу Сталіну. Мы вучымся, як треба бшч ворага. Героі баўу з японскімі маўрамі паказалі яры прыклад, як треба знішчаць ворага, калі ён прымушае ўступіць у бой. Мы, байцы, камандзіры і палітработнікі часці, якая носіць імя Сталіна, гатовы ў любы момант ударыць па воўрагу, адуць-бы ён ні з'явіўся. Мы гатовы паказаць узоры героізма і храбрашчы. Ніколі не тапачы ботам фашыстаў сваячужную зямлю сацыялістычнай дзяржавы працоўных і наёмных А. ЕРОМЕННА.



Выдатнікі баявой вучобы Н-скай часці комсомольцы г. Харып і Карасеў у раліме. Фото П. Вальд.

ГЕРОІ БУДНЯЎ БАЯВОЙ ВУЧОБЫ

... Селіванаву вёў байцоў праз густыя пералескі, праз паліны з вышленай сонцам травой. То падмаючыся за ўагоркі, то скатваючыся ў нізіны, уед паскараючы крок, ішлі байцы. Камандзір аддзялення, ведучы калону, паспяваў бабываць ля стомленых, умеў своечасова дапамагчы, высьлым жартам усьміваў балбэрашч. Месцамі аддзяленне, следуючы камандзе і асабістаму прыкладу камандзіра, пераходзіла ў бег. Селіванаву быў няўтомным. Пяць кілометраў асталіся заду. Непрыкметна былі пройдзены і астатнія тры кілометры.

— Стой! Аддзяленне ўступіла ў паласу перасуднай блізкасці да «спраціўніка». 8 кілометраў у поўнай баявой выкладкай у прабачанні «бог» пройдзены за 49 мінут. Пралетаць самае адказнае-меткім агнём знішчыць «спраціўніка», які знаходзіцца наўдзе тут. Можна быць там, на ўкраіне сінеючага здалёк лесу, можа быць бліжэй — на вялікіх буграх парослых густым хмызняком. Селіванаву раагарнуў аддзяленне ў баявы парадок. Не аніжачы тэмпа руху, ад куста к кусту, ад канаўкі да канаўкі, байцы са зброяй наагатове праасцывалі наперад. Раптам у некалькіх месцах з'явіліся палі. Не палей, як у 100-150 метрах, дэля прыкметна на фоне зеляніны — наглядальнікі. Далей, дэля высунулася з-за куста мішч, паказваюча камандзіра аддзялення «спраціўніка». Яшчэ далей — наагатове да стральбы разлік ручнога кулямёта.

Селіванаву быстра зрабіў патрэбны разлік. Адрысты прагучэлі словы каманды, і зраз-жа следам за імі прагмыела чарга ручнога кулямёта. Звонкае рэха дэлякі разнесла гукікі разліку адзіночных выстралаў. Не ведаючы промаку кулямётчыкі аддзялення Цярэчанка і Гарбуноў. Непрыкметна прамчаліся секунды баявой схваткі. Яны прынеслі аддзяленню Селіванова перамогу. На акру-

говым апаборніцтвах лепшых стралкоў аддзялення аказаліся першым у аэрозе. Комсомалец Селіванаву «спраціўнік» — атрымаў заданне комсомалец Смірноў. Скажам, сарыстоўваючы кожнае ўрашчце, на быстрым алоры ён набліжаўся да лесу. На шляху разведчыкаў цімнелі густыя палі. Разведчыкі-шч дэля ў лесу праціўнік — атрымаў заданне комсомалец Смірноў. Скажам, сарыстоўваючы кожнае ўрашчце, на быстрым алоры ён набліжаўся да лесу. На паўдарозе шлях пераагародзілі два коннікі «спраціўнік». Сілы віроўныя, Смірноў умомант павярнуў каня і быстра памчаўся да групы будоўляў, ведучы за сабой коннікаў. Шлях, выбравы ім, вёў у тупік, створаны некалькімі сарамі. Адзіны выхад з тупіку ішоў праз шырокую і глыбокую канаву. Смірноў велаў сілу каня, ведаў, што яго баявы таварыш выдатны скажун і дэля пераасціць каняву. Калі прааследвалікі, тэраасцюючы перамогу, некалькі ўмерлі быстры бег коней, рыхтуючыся схватіць адважна разведчыка. Смірноў раптам павярнуў каня і прыговым прыжком пераскочыў каняву. Не чакаючы такога выходу прааследвалыя коннікі «спраціўнік» апыніліся. Іх коні адступалі назад, не ішлі на прыжок. Коннікам прышло спешыцца, каб перайсці каняву. Гэта скарысталі таварышы Смірнава-разведчыкі Куркасаў і Кісялёў. Яны дэля захвалілі ў палон абодвух коннікаў.

Дэсяткі прыкладуў смеласці, адвагі, умелыя валодання баявой тэхнікай праяўляюць коннікі часці, якая з любоўю і гордашчо носіць імя таварыша Сталіна. І першым з першых ідуць камуністы і комсомольцы. Асабістым прыкладам яны паказваюць, як треба атраўдываць вялікі гонар насіць імя Сталіна. Гэта імя — баявы сцяг байцоў і камандзіраў часці.

П. ТУРШІ.

ЗАЎСЁДЫ З МАСАМІ, НА ЧАЛЕ МАС

Байцам, камандзірам і палітработнікам нашай часці выпадзе вялікі гонар. Часць носіць імя вялікага правядыра народаў, усімі любімага друга і банікі савецкага народа. Мы нясем на сваіх сцягах імя, якое з любоўю называе многамільённы савецкі народ і прапоўныя калітальныя краіны — імя Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Натхненныя гэтым вялікім імем, байцы, камандзіры і палітработнікі няўтомна ўмаюваюць сваю баявую гатоўнасць, загартоўваюцца і дэля, узвіваючы імя свайго работы.

Адначасова гаворыць прысьвячэння часці імя таварыша Сталіна, не дэля не расказвае аб работе пасланцоў партыі — ваенных камісараў, аэрогубовых байцоў і камандзіраў у адзіны баявы калектывы, безавятна адданы справе партыі Леніна — Сталіна.

Галоўнае і асноўнае ў работе кожнага камісара заклучаецца ў тым, што яны заўсёды з масамі, на чале мас. Яны сцяга помняць і праводзяць у жыцці патрабаванні нашай партыі. Кожны ваенны камісар разумее, што ён пасля партыі на важнейшы ўчастак работы, на участак абароны сацыялістычнай дзяржавы, што ён у першую чаргу адказны перад партыяй, перад савецкім народам за палітыка-маральны стан і баявую гатоўнасць Чырвонай Арміі. Вось чаму асноўным у работе кожнага камісара ў аддзяленні большавіцкай барацьба за чыстату ралюў Чырвонай Арміі — аснову яе боевядальнасці. Пільнасць камісараў, партыйных і комсомольскіх арганізацый рэзка ўзрастае.

Камісары разам з партыйнымі арганізацыямі праабілі вялікую работу па звыршышч і выкарчаванню недабіткаў тухавоўска-тамарыкаўскай банды шпіёнаў, дыверсантаў і шкоднікаў. Ачашчываліся ад гэтай гнілі, часця, як і ўся наша Чырвоная Армія, стала яна выамера мацней і боевядальней.

Маладыя кадры палітработнікаў, камісараў растуць на практычнай рабо-

це, выкачаючы патрабаванні Цэнтральнага Камітэта нашай партыі, усвоіваючы лепшыя традыцыі камісараў часоў грамадзянскай вайны.

Вось малады камісар тав. Ефрэмаў. Ён нядаўна на адказнай работе камісара аднак добра справіўся са справай, штодня кіруе работай партарганізацыі, правільна арыентуе яе на вырашэнне задан баявой і палітычнай падрыхтоўкі.

Партарганізацыя значна вырасла за лік лепшай часткі байцоў і камандзіраў. Усе камуністы ўважлівы ў актыўную практычную работу. Добра растуць комсомольская арганізацыя. Некаторыя падраздзяленні скура палкам будуць складаны з комсомольцаў.

Камісар Ефрэмаў зразумуў неабходнасць велаць ваенную справу. Выстра пацаў асвойваць яе. Удумваючыся вартыя дробны баявой вучобы, за кароткі час ён настолькі асвоіў ваенную справу, што можа самастойна праводзіць заняткі і ў поўнай меры можа замяніць свайго камандзіра.

Камісар Ефрэмаў заўсёды ў масе байцоў. Ён ідзе да яго са сваімі птаніямі. Ён велае настрой байцоў, хто ў чым адвавае патрабу і байцы цяньця свайго камісара.

Мы паказалі аднаго камісара. У ім уваасобляюцца тыповыя рысы камісараў. Байцы, камандзіры, камісары, палітработнікі часці, носячы імя байцы і друга працоўных усяго свету, заўсёды на вярце заўсёды ў баявой гатоўнасці і калі фашысцкая галіна павеме напасці на нашу сваячужную зямлю, — гора ёй, яна не ўнясе ног. Байцы, камандзіры, камісары і палітработнікі пад сцягамі большавіцкай партыі, з імем Сталіна на вуснах будуць бшч фашыстаў там, адкуль яны пасмеюць напасці на нас і будуць бшч так, каб ім не паваліла бшч свайго свайго рыла ў наш савецкі аэрогуб.

Пільнавы камісар А. ФАМІНІХ.

XXIV МІЖНАРОДНЫ ЮНАЦКІ ДЗЕНЬ

Міжнародны Юнацкі Дзень заралдуў у самы разгар суветнай імперыялістычнай бойні, у 1915 годзе, як дзень рэвалюцыйнай барацьбы супроць імперыялізма, супроць імперыялістычнай вайны. Гэта былі год, калі міжнародны менавіта адкрыта выступіў на абарону імперыялістычнай вайны, актыўна падтрымліваючы захватніцкія, грабежніцкія планы імперыялістычных урадаў, гнаўшых работчы і сялян на смерць дэля інтарэсаў капіталістаў. Толькі адна партыя ў свеце — партыя Леніна — Сталіна, партыя большавікоў — асталася да канца вернай прышчынам рэвалюцыйнай марсісма, да канца адданай справе міжнароднага пралетарыята. Партыя большавікоў агругоўвала работчы клас усяго свету на барацьбу супроць імперыялізма, супроць імперыялістычнай бойні, на барацьбу за ператварэнне вайны імперыялістычнай у вайну грамадзянскую.

Рэвалюцыйная моладзь Расіі ўпершыню адначасова Міжнародны Юнацкі Дзень у 1917 годзе. Яна вышла на вуліцы пад лозунгамі большавізма, рыхтуючыся разам з усім пралетарыятам да рашучага штурму ўстоў буржуазна-памешчыцкай дзяржавы, да заваявання ўлады работчым класам Палітбюро партыі Леніна — Сталіна рэвалюцыйная моладзь Расіі актыўна ўдзельнічала ў кастрычніцкіх баях 1917 года, адстойвала савецкую дзяржаву на франтах грамадзянскай вайны, з'яўлялася і з'яўляецца актыўнымі памочнікамі партыі ў грамадзянскай суветнай-гістарычнай справе сацыялістычнага будаўніцтва.

З года ў год расце міжнародны рэвалюцыйны рух моладзі. Калі ў першы Міжнародны Юнацкі Дзень, 8 кастрычніка 1915 года, ў дэманстрацыі удзельнічала каля 100 тысяч моладзі, то цяпер у правядзенні гэтага баявога свята прымаюць удзел дэсяткі мільёнаў юнакоў і дзяўчат.

Прэарэныя найміты фашызма — траіцкіска-бухарынскія шпіёны і дыверсаны, — не грабуючы падлейшымі сродкамі, усяляк дапамагаюць сваім гаспадарам развясць новую суветную вайну. Вялікітасва выкарэнне і знішчэнне гэтых ашалеўшых поўў ўмаювае міжнародны фронт міру.

У першых ралдах барабтоў супроць фашызма і вайны сражачыся рэвалюцыйная моладзь усіх краін. Баравіць рэвалюцыйная моладзь арганізоўвае Камуністычны Інтэрнацыянал Моладзі пад кіраўніцтвам левіскага сталінскага Камуністычнага Інтэрнацыянала. Нямаля слаўных старонак у гісторыю гэтай барацьбы ўспісала гералічная моладзь рэспубліканскай Іспаніі. Паставіўшы свайго галоўнага заданай вызваленне Іспанскай рэспублікі ад інтэрвентаў. Аб'яднаны Саюз сацыялістычнай моладзі Іспаніі (куды ўваходзіў комсомол) атварыў Альянс антыфашысцкай моладзі. Альянс аднае дэля барацьбы з фашысцкімі інтэрвентамі мільёны маладых іспанцаў. Сацыялістычная моладзь паказвае на франтах узору мужнасці і героізма.

Калі італа-германскія інтэрвенты прарвалі Тэрэзальскі фронт і рушылі на Каталонію, Аб'яднаны Саюз сацыялістычнай моладзі звярнуўся да моладзі ўсёй Іспаніі з заклікам стварыць у дэсяткі дзён дэля дэвіяў. Рэспубліканскі ўрад адобрыў гэту ініцыятыву. Моладзь горава адгукнулася на заклік Аб'яднанага Саюза. Дэля дэвіяў былі створаны ў два тыдні! У іх уважлілі 22 тысячы маладых іспанцаў іх месца на вытворчасці ў горадзе і ў ашччэ занялі дзяўчат — слаўныя дочкі іспанскага народа. Нацыянальны камітэт Саюза іспанскіх дзяўчат у сваім звароце заапыў:

«Салдаты, матросы лётчыкі, авіятанкісты, маладыя добраахвотнікі ўступаючы ў армію! Вы пакідаеце свае семі і сваю работу. Наперад! Вы павінны велаць, што мы, дзяўчаты, будзем прадаваць у тыду з усіх сіл, каб выгнаць фашызм з Іспаніі. Мы, іспанскія дзяўчаты і жанчыны, арганізуем у тыду фронт партыі.

Разам з камуністамі комсомольцы — байцы 8-й народна-рэвалюцыйнай арміі Кітая — сваім асабістым прыкладам у баях і вялікай палітыка-выхавальчай работай заваявалі велізарны аўтарытэт сярод байцоў па нацыянальную незалежнасць краіны.

больш чым 100-тысячным тыражом.

Скарыстоўваючы вопыт работы іспанскага і французскага комсомала, шмат зрабіў для аб'яднання моладзі краіны комсомол Чэхаславакіі. У 1936 годзе была створана антыфашысцкая арганізацыя «Саюз маладых» і потым арганізаван Нацыянальны камітэт руху моладзі за мір. Рашуча ачышчачы свае рады ад гітлераўскіх агентаў — траіцкіскай комсамолі ў асянданнае моладзь Чэхаславакіі велае барацьбу за нацыянальную незалежнасць і незалежнасць краіны пад лозунгамі: «Не адступай перад агрэсарам ні на крок, вельмі барацьбу супроць паражэнства і капітуляцыі».

Інтэрнацыяналізм, пачуццё брацкай саўладнасці і ўзаемнай дапамогі ў барацьбе, — вось што характарызуе рэвалюцыйны рух моладзі ўсяго свету. Калі італа-германскі фашызм уварваўся ў Іспанію, рэвалюцыйная моладзь усіх краін устала на старану рэспубліканцаў і арганізавала ім матэрыяльную падтрымку. Прарвалі моладзь Францыі, Англіі, Чэхаславакіі, Амерыкі, Канады, Аўстраліі, Скандынавіі і многіх іншых краін аб'ядноўвалася для абароны Іспанскага і кітайскага народаў і нацыянальнай незалежнасці Чэхаславакіі. Моладзь Амерыкі праяла рад маголюўным мінганам і дэманстрацыі, патрабуючы бактоку японскіх тавараў, дазволу іспанскаму ўраду свабодна закупляць зброю для барацьбы з інтэрвентамі. Дэсяткі тысяч маладых англічан на мінганам і дэманстрацыях зааўляючы, што Чэмербер — вораг міру, патрабуючы адстаўкі ўрада Чэмерберна, які велае палітыку агарову з германскім фашызмам.

У сваёй барацьбе за алічны фронт міру, у работе сярод мас працоўнай моладзі, у справе камуністычнага выхавання іх брацкія секцыі Камуністычнага Інтэрнацыянала Моладзі вучаць у сваёй сабрата-пералавога атрала КІМ — Левіска-Сталінскага комсомала краіны сацыялізма. Пераймаючы вопыт рэвалюцыйнай барацьбы ВІЖСМ, яны ўсё больш папшыраюць і паглыбляюць свой уплыў і аўтарытэт сярод моладзі сваіх краін.

Пяць год фашысцкага пававання ператварыў Германію ў краіну сярэднявовага варварства і лютата тэрара. Мільёны беспрацоўных Германіі давельны да роспачы беспрацоўем, голаду. Лік беспрацоўных павялічваецца з кожным годам. З 1.184.000 маладых людзей, скончыўшых школы ў 1936-37 годзе, 736.000 астаюцца беспрацоўнымі. У той-жа час работчы дзень працуючых падлеткаў складае не менш 11-12 галін і суткі Сотні тысяч юнакоў, гвалтоўна загнаных у працоўныя лагеры, пакуюць там ад бесчалавечнай муштры і неспаспайнай праны. Недалянае, жудасныя ўмовы працы і быту зморваюць моладзь. На глебе зморванага развіваюцца масавыя хваробы.

У выключна цяжкіх умовах жыве моладзь Японіі Японскі імперыялізм, які глыбока завая у вайне з кітайскай народам, ператварыў моладзь у гарматы мяса. Многія сотні тысяч юнакоў гвалтоўна заганаюцца ў казармы і пасля зморваючай муштры гінуць на франтах у Кітаі дэля захватніцкіх замыслаў японскай ваеншчыны. У Японіі пануе люты тэраор. Расстрэльваюцца не толькі праціўнікі вайны, але нават запалодарыяна «у роўнадушшы да вайны», бо гэта лічыцца здрадай. Эспілятыяны работчай моладзі даведзена да праалеу: працуючы па 12 і нават 15 гадзін у суткі, падлеткі атрымаваюць за гэта толькі мізэрнае харчаванне. Дзяўчаты служыць прыдаткам куплі і пролажу ў роспачы тысячы юнакоў і дзяўчат канчаючы жыццё самагубствам. Па даных амерыканскага друку, толькі ў 1937 годзе ў Японіі пакаронлі самагубствам 60 тысяч чалавек. Больш паловы з іх — моладзь.

юць свой уплыў і аўтарытэт сярод моладзі сваіх краін.

Пяць год фашысцкага пававання ператварыў Германію ў краіну сярэднявовага варварства і лютата тэрара. Мільёны беспрацоўных Германіі давельны да роспачы беспрацоўем, голаду. Лік беспрацоўных павялічваецца з кожным годам. З 1.184.000 маладых людзей, скончыўшых школы ў 1936-37 годзе, 736.000 астаюцца беспрацоўнымі. У той-жа час работчы дзень працуючых падлеткаў складае не менш 11-12 галін і суткі Сотні тысяч юнакоў, гвалтоўна загнаных у працоўныя лагеры, пакуюць там ад бесчалавечнай муштры і неспаспайнай праны. Недалянае, жудасныя ўмовы працы і быту зморваюць моладзь. На глебе зморванага развіваюцца масавыя хваробы.

У выключна цяжкіх умовах жыве моладзь Японіі Японскі імперыялізм, які глыбока завая у вайне з кітайскай народам, ператварыў моладзь у гарматы мяса. Многія сотні тысяч юнакоў гвалтоўна заганаюцца ў казармы і пасля зморваючай муштры гінуць на франтах у Кітаі дэля захватніцкіх замыслаў японскай ваеншчыны. У Японіі пануе люты тэраор. Расстрэльваюцца не толькі праціўнікі вайны, але нават запалодарыяна «у роўнадушшы да вайны», бо гэта лічыцца здрадай. Эспілятыяны работчай моладзі даведзена да праалеу: працуючы па 12 і нават 15 гадзін у суткі, падлеткі атрымаваюць за гэта толькі мізэрнае харчаванне. Дзяўчаты служыць прыдаткам куплі і пролажу ў роспачы тысячы юнакоў і дзяўчат канчаючы жыццё самагубствам. Па даных амерыканскага друку, толькі ў 1937 годзе ў Японіі пакаронлі самагубствам 60 тысяч чалавек. Больш паловы з іх — моладзь.

Але цяжкія эканамічныя ўмовы і беспраце ў аламлі рэвалюцыйнага духу моладзі буржуазных краін. З кожным днём расце міжнародны юнацкі рух супроць фашызма і вайны, за мір, эканамічныя і палітычныя правы, у абарону іспанскага і кітайскага наро-

даў, у абарону бацькаўшчыны працоўных і прыгнечаных народаў усяго свету — вялікай і непераможнай краіны сацыялізма.

Слаўная савецкая моладзь будзе святкаваць XXIV Міжнародны Юнацкі Дзень ва ўмовах перамогі сацыялізма ў нашай краіне, ва ўмовах неаскрушальнага маральна-палітычнага адвастыя і згуртавання савецкага народа вакол партыі Леніна — Сталіна, ва ўмовах росквіту прамысловасці, сельскага гаспадаркі, навукі і мастацтва. Кастрычніцкія заваяўкі, замапаваныя самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыяй, прадаставілі савецкай моладзі права на працу, права на асвету, права на адлчачынак. Дзё, у якой іншай краіне моладзь мае такія неабмежаваныя магчымасці творчай працы, росту, удасканалення, паглыблення і распаўсювання пазнавання.

Абарона раліцы ад любага ворага — справа часці маладых савецкіх патрыятаў. Сутычкі ля возера Хасан, у якіх абнаглеўшая японская ваеншчына адчула неаскрушальную магутнасць нашай доблеснай Чырвонай Арміі, яшчэ

ПАД СТАЛІНСКІМ СОНЦАМ КВІТНЕЕ НАША СЛАўНАЯ МОЛАДЗЬ

НАМЕСНІК ПАЛІТРУКА

Памочнік камандзіра агнявога ўзвода т. Постніку Л. Ф., комсомолец з 1935 г., выдатна засвоіў складаную артылерыйскую тэхніку Гарматы Пастайкава знаходзяцца ў вельмі добрым, заўсёды годным для бою стане. Свае асабістыя веды комсомолец Постніку адолеў перадаць байцам узвода, падрыхтаваў кадры навочыкаў-выдатнікаў тт. Чыбікава, Валандзіна і інш. Загед камандавання аб назаначэнні Постнікана нам. палітрука патомствены рабочы, які да арміі прываваў ударна на вытворчасці па пабудове лызельматараў, прыняў у вялікім уалямам.

— Давор'е партыі я апраўдаў. Буду яшчэ канкрэтней працаваць па большавіцкім Чырвонай Арміі і ленынскага комсомола.

Яго словы не размыліся са справай. За 4 месяцы работы намёснкікам палітрука т. Постніку мае вылікі дзесяцігодні, кіруючы байцамі, правільна расставіўшы сілы, ён дабіўся рэзкага зніжэння дысцыплінарных праступкаў. Баць Струкаў быў недэцыплінаваным. Намёснік палітрука асабіста гаварыў з ім, высвятляў прычыны недэцыплінаванасці. Штопаўняныя клопаты аб байцу знішчылі гэтыя прычыны. І цяпер тав. Струкаў — дысцыплінаваны байца перадак баявой вучобы.

У чырвонаармейца Васільева былі вялікія непрыемнасці дома. Яны сталі рабіць улімку на баявую падрыхтоўку тав. Васільева. Тав. Постніку ў залучэння гутарцы даведваўся аб прычынах, напісаў пісьмо ў сельсавет. Непрыемнасці знішчаны, і байца Васільеву вноў выдатнік вучобы.

Тав. Постніку — комсорг падраздзялення і да XX гады в. ВЛКСМ канкрэтна кіруе сацыялістычнымі дробнымі падраздзяленнямі. Удзельнічае ў вывадзі людзей тав. Постнікам далі ацэньвалыя вынікі. За 2 1/2 месяцы комсомольца арганізаваны, кіруючы ім, з 4 чалавек вырастае да 24, прычым усе комсомольцы — перадавікі баявой і палітычнай вучобы, не маючы дысцыплінарных праступкаў.

Узр. вайсковай дысцыпліны, ветлівасці, ваявой выпрабкі, тав. Постніку адолеў крэпатлівай работай выхавань комсомольцаў-выдатнікаў вучобы, перадаўшы ім свае веды.

Наводчыкі тт. Баландзіна і Чыбікаў, Валандзіна, Малахаў, Пашчэнка выдатна ведаюць гармату, выдатна ўтрымліваюць матэрыяльную частку. На трох баявых стрэльбах наводчыкі тт. Валандзіна, Чыбікаў і ўвесь гарматны рэзілі отрымалі добра і выдатна.

Намёснік палітрука т. Постніку — добры масавік. На ўсіх вучэбных і выхалах у поле ён з'яўляецца душой падраздзялення — арганізаванне ігры, гульні, чытку газет, свечасова даводзіць абстаноўку да байца. Тав. Постніку правільна расставіўшы сілы комсомольцаў, свечасова дае кожнаму комсомольцу заданні. Ён выхавань з комсомольцаў пастаянны кадр агітатараў.

Напярэдні Міжнароднага юнацкага дня растуць палітработнік — адзін з лепшых намёснікаў палітрукаў Леанід Фёдаравіч Постніку, верны сын радзімы, аднаго супрае партыі Леніна — Сталіна, прыняў у кандыдаты ВКП(б).

М. БАБНІН,
капітан Н-оной часці.



Анціс Міхайлавіч Філенка, член ВЛКСМ, стажаванца менскага авіялацэў Гала. Тав. Філенка дабіўся штопаўняна вылікаў паліна на 200 проц.

МАЛАДЫЯ ПАТРЫЁТЫ

ДРЫСА. 13 верасня ў раёне патчэска чарговы прызыў у Чырвоную Армію. Дрысенскі пагранічны раён дае Чырвонай Арміі моцнае фізічнае, псіхычнае, палітычнае падрыхтаванне паўчыненне. Сярод прызыўнікаў няма ніводнага з асветай ніжэй 4-х класаў, 26 чалавек маюць сярэдняю асвету. Усе прызыўнікі прайшлі дзевяцімесячную падрыхтоўку з 81 процант вылікаў ГПА 93 процанты — значысты ППХА. Прызыўнік Сівіцкі — выдатны стралок, мае 4 абаронныя значкі, узровень ведаў прабага Вігосава—Масква. Да дня прызыва многія прызыўнікі далаткова рыхтуюцца зладзіць нормы на абаронныя значкі.

З Вігосаўскага сельсавета пойдзюць у армію гарачыя савецкія патрыёты, актыўныя памочнікі пагранічнікаў — комсомольцы тт. Любарскі і Мароз.

Прызыўнае моладзь сустракае дзень прызыва як народнае свята. Па ўсіх сельсаветах праходзяць канферэнцыі прызыўнікаў, на якіх абмяркоўваецца пісьмо удзельнікаў баць і воевара Хааса.

Прызыўнік калгаса «Пагранічны маяк» Міхайл Вембель — комсомолец, стажаванец, ударнік абароннай работы, верны памочнік слаўных чэкістаў — на канферэнцыі заявіў:

— Хутка ажыццэвіцца маё нястрымане жаданне стаць воямам слаўнай Чырвонай Арміі. Лепшай майёй радасцю будзе — папасці ў рады Дзёкаўска-Ходанай Арміі і стаць на амену таварышам, якія герачна загінулі ў баях з японскімі самураямі. Мужнасці і герачна баявой Дзёкаўска-Ходанай фронту натхняюць кожнага з нас.

Прызыўнікі рыхтуюць падарункі мацеры-радыме. Ільінаперальшчыца Воркавіцкая МТС прызыўнік Маларонак Васіль па ільінаперальшчыцы ВПНП-6 вышерабіў 140 гектараў ільну пры плане 50 гектараў. Камбайнер Дрысенскай МТС тав. Зайцаў убралі паўночным камбайнам 145 гектараў. Ільінаперальшчыца Куаоз Сямён выкаваў сваё заданне больш чым на 200 проц. Такіх прызыўнікаў у раёне няма.

ШЧАСЦЕ БЫЦЬ МАЛАДЫМ

Моладзь нашай шчаслівай радзімы разам з моладзю дзюіх краін адзначае сёння Міжнародны юнацкі дзень. Моладзь Савецкага Саюза — краса і гордаць нашага народа — яшчэ раз прадэманструе сваю адданасць радзіме-матэры, вялікай партыі большавіцкай правядзю народнаму лепшаму друту моладзі — таварышу Сталіну.

Савецкая моладзь — самая шчаслівая ў свеце. Перад ёй адкрыты ўсе дарогі ў жыццё, навуку, мастацтва. Савецкай моладзі асветляюць шлях яркія прамонні сонца сацыялізма, Сталінскай Канютыгунцы.

Мяне выхавань дзёніска-сталінскі комсомол Я. сын селяніна-бедняка, удзёстён вялікага гонару Народ выбраву мяне дэпутатам у Вархуочы Совет СССР Я, малады чалавек савецкай краіны, народам пастаўлен да руля дзяржаўнага кіравання. Нілзе гэта нематчыма, акрамя як у нашай краіне.

У краінах капіталізма працоўная моладзь не мае магчымасці не толькі

стаць ва ўладзе, але і зарабляць сабе на кавалак хлеба.

Няшчасце быць маладым, — гавораць працоўныя юнакі і дзёўчаты краін, дзе пануе капіталізм.


Шчасце быць маладым, — гаворым мы, грамадзяне вялікай краіны сацыялізма.

Я — слуга народа ітарэсам народа — гэта мае ітарэсы. І няма большага шчасця, большай радасці, чым часна служыць народу.

Наша краіна — радзіма талентаў. Нашы слаўныя дзётчыкі, музыканты, шахматныя, артысты заслужылі сусветную славу. І гэта таму, што намі кіруе партыя большавіцкая і вялікі майстар чалавечага шчасця, правадзіў народнаму таварышу Сталіну.

Савецкая моладзь горача любіць сваю радзіму. За яе росквіт за яе славу, за цэласць яе сваячэнных граніц савецкая моладзь зладзіць усе свае сілы, а калі спатрэбіцца — жыццё.

Д. Я. НАВІЦНІ,
дэпутат Вархуочнага Совета СССР



Д. Г. Суадзас — член ВЛКСМ, токар-стажаванец менскага гарматара. Тав. Суадзас дабіўся штопаўняна вылікаў паліна на 200 проц.

РОСКВІТ НАВУКІ

Вялікая пролетарская рэвалюцыя шырока адчыніла перад працоўным дзёвры вышэйшых навукальных устаноў. Толькі ў Савецкай краіне вышынны культуры сталі даступнымі для ўсякага грамадзяніна нашай краіны. І гэта ў той час, калі фашызм знішчае культуру Гэта ў той час, калі ваянны генерал студэнтаў вышэйшай школы Германіі падае штогод калі лепшыя працэнтна і навуцы краіны Фашысцкай аўцы знішчае бібліятэкі і музеі Іспаніі, а Мадрыдскі ўніверсітэт стаў непасрэднай арэнай баральбы паміж сізмаі дэмакратыі і фашызма.

Дзякуючы выхавань словам тав. пачуціх уздзянасці, якое ахаліла кожнага з нас, пачынаючы навуковых работнікаў савецкай краіны, прыдумны аб тых магчымасцях, якія нам дадзены і тых умовах работы, у якіх мы пастаўлены дзёўчычы клопатам партыі і ўрада. Усе ўмовы работы дадзены нам, лабараторыі і бібліятэкі да нашых паслуг. А ў якой іншай краіне, апроч Савецкага Саюза, аспіранты з абязпечваюцца стыпендыямі за кошт дзяржавы? Калі ўзяць аспіранту ВДУ, рыхтуючы навуковых работнікаў для ВДУ СССР, то сам сацыяльны састаў аспірантаў яноў а ўсё гаворыць аб абавязавань нашай сістэмы. Большасць аспірантаў паходзіць з сям'яў рабочых і сялян (напрыклад, т. Смолкіна — комсомолка-аспірантка біяфака, дачка рабочага, тав. Корань — аспірант гісторыі, з сялянскай сям'і і многія іншыя).

Мы, маладыя навуковыя работнікі, умоём пачіць клопаты партыі і ўрада, і ў дзёнь Міжнароднага юнацкага дня — свята працоўнай моладзі ўсіх краін, а ў асаблівае свята нашай савецкай моладзі — ад імя ўсіх навуковых работнікаў хочацца даць абяцанне працаваць як можна лепш, рыхтаваць з сабе ўсебакова развітых спецыялістаў і аддаць усе сілы на справу нашай радзімы, на справу партыі Леніна — Сталіна.

Е. ПРЫЛЕЖАЕВА,
аспірантка кімфана БДУ.

МОЛАДЗЬ КАЛГАСА

Поўнакроўным жыццём жыўе моладзь калгаса «Комінтэрн» Магілёўскага раёна, 16 комсомольцаў на калгаснай вытворчасці паказваюць узоры сацыялістычных адносін да працы. Маладыя патрыёты-комсомольцы разам з несаюзнай моладзю змагаюцца за шчаслівае, заматчынае жыццё, за сталінскі ўрадак.

Увесь калгас гаварыцца комсомольцам, звеняным Нікітай Варав'явым, які на сваім сортаўчастку атрымаў багаты ўрадак. Яго азяно аблета зняло багаты ўрадак — 18 цэнтнераў аўса і 19 цэнтнераў жыта з кожнага гектара.

У вялікай пашане і комсомолец-вартуінік Валодзя Шумкоў. Ён пільна вартуе калгасную маёмасць. Усе нашы комсомольцы вярстаюцца заслужаным аўтарытэтам сярод калгаснікаў. Яны працуюць агітатарами і чыткамі газет у брыгадах Яны весела і культурна разам з усёй калгаснай моладзю праводзяць свей вольны час. Комсомольцы арганізавалі ў калгасе харавы, драматычны і музычны гурткі.

Наша моладзь, працуючы ў калгасе, ні на мінуту не забавяе аб палітычным акружэнні. Заўсёды камітэты ўважэння правядзю народнаму таварышу Сталіну аб тым, што неабходна ўвесь наш народ трымаць у стане мзбілаіспінай гатоўнасці, мы авалодваем ваяннай справай, выучваем віртуозу, аваем нормы на значкі вяршылаўскага стралка і ППХА. Мы заўсёды гатовы даць ворагу сапрушальны адпор, так як гэта зрабілі нашы слаўныя байцы Чырвонасцяжнага Далёкаўска-Ходанай фронту.

Прае некалькі дзён мы будзем працаваць у рады слаўнай Чырвонай Арміі 7 калгаснікаў — выхаванцаў ленынскага комсомола Гэтыя палкія патрыёты нашай радзімы ўваляноўца ў рады Чырвонай Арміі для таго, каб берачы наш міручы працу, каб берачы непаўкальнасць савецкіх граніц. Гэты дзёнь будзе адзначан у калгасе як вялікае свята.

Рыхтуючыся да 20-годдзя ленынска-сталінскага комсомола, усе комсомольцы ўзялі на сябе рад абавязаваньстваў. Комсомолец Андрэй Акунаў абавязавань падрыхтаваць у паларунам радзіме 10 вяршылаўскага стралкаў. Комсомолец тав. Кукушкін, які працуе на дзёўчычым будаўніцтве, абавязавань разам з уоімі калгаснікамі прывесці дарогі ў культурыны выгляд. Гэтыя абавязаваньства комсомольцы прынялі на сябе.

20-годдзе комсомола мы суотрэмем новымі перамагамі.

С. С. САВІЦНІ,
аіратар комсомольскага камітэта калгаса «Комінтэрн», Магілёўскага раёна.

ПАДАРУНКІ МАЦЕРЫ-РАДЗІМЕ

ВІЦЕСК. 5 верасня. Комсомольцы і рабочыя моладзь станабудуўнічага авода імя Кірава па-бываюму рыхтуюцца да 20-годдзя ВЛКСМ. На заводзе арганізавана 5 комсомольска-маладзёжных брыгад імя 20-годдзя ленынска-сталінскага комсомола.

Комсомольска-маладзёжная брыгада рэвалюцыйскай (брыгадзіт тав. Чарноўскі) выдатна выконвае ўзятыя абавязаваньства, штопаўняна выконваючы план на 220—240 процант. Сам брыгадзіт-прызыўнік тав. Чарноўскі выконвае сваю праграму на 300—300 процант. Стаханавец гэтай брыгады тав. Гілдэн выконвае план на 879 процант. Па тры нормы ў амену дае стаханавец тав. Школьнік.

БАЯВАЯ ЗМЕНА

„Моладзь — наша будучыня, наша надзея, таварышы“ (СТАЛІН).

Гэта было 1 мая 1919 года. Маладая савецкая краіна швала жалезнае калыно блыкады. Па слаўнай Краснай плошчы праходзілі салодныя, суровыя, авяныя славыя калоны працоўных г. Масквы. Іх сэрцы гарэлі прагнасцю перамагчы ворага Вялікі Ленін гаварыў аб светлай будучыні, аб камунізме. Ён паказаў на малых дзёўчых, якіх несці бацькі на абветраных руках.

— Унукі нашы, — сказаў Ленін, — як дзёўчынку, будуць рассяляць дакументы і помнікі эпохі капіталістычнага ладу... Да гэтага часу, як аб казцы, гаварылі аб тым, што ўбачыць дзёўчыны нашы, але цяпер, таварышы, вы янона бачыце што закладзены намі будынак сацыялістычнага грамадства — не утопія. Яшчэ больш старанна будучы будаваць гэты будынак нашы дзёўчы.

Гейліныя правадзір рэвалюцыі бачыў у нашых дзёўчых, у нашай моладзі магучую сілу, шчаслівае будучае нашай планеты. Вера ў маладыя творчыя сілы, імкненне даць ім поўназначнае прымяненне характарыстуюць адрасны Леніна і Сталіна да моладзі.

Яшчэ ў дні падрыхтоўкі Кастрычніцкага ўзброенага паўстання Ленін унёс прапанову: «Вылучыць самыя ратучыя элементы (нашых «ударнікаў») і рабочую моладзь, а роўна лепшых матроуцаў у невялікіх атрадах для захаву імі ўсіх важнейшых пунктаў і для ўдзёлу іх усёду, ва ўсіх важных аперациях».

заакіяноскі вод да вяршыскаў муруу на агністых шлахх прапесла сваю непаганую славу.

У 1920 годзе, калі яшчэ не паспее развешчыцца парахавы туман баць Ленін знаходзіць час залучацца ад выхаваннем шчаслівага і поўназначнага чалавек. Ён ставіць перад моладзю заданне вучыцца, вучыцца і вучыцца.

Перад намі стаць крэпасць. Называецца яна, гэтая крэпасць, навукай з яе многалікімі галінамі ведаў. Гэтую крэпасць мы павіны ўзяць ва што-б тні стала. Гэтую крэпасць павіна ўзяць моладзь, калі яна хоча быць будучым новага жыцця, калі яна хоча стаць сапраўднай зменай старога гвардыі — павяржанае таварыш Сталіна на VIII з'ездзе комсомола.

Ленін і Сталін, герачыя партыя большавіцкая выхоўваюць маладога чалавек нашай краіны, які аддавае будучыню новага шчаслівага жыцця будучыня, узброенага для барьбы за шчасце ўсяго чалавечства.

Свет бязмежных магчымасцей і шырокіх гарызонтаў адкрыт перад маладым чалавекам савецкай краіны. Для яго творчай энергіі дадзена вялікае поле дзейнасці. Наша моладзь, акружана клопатамі і ўвагаю ўсёй краіны, усюга народа, знаходзіцца ў першых радах будучыняй камунізма, творыць казачныя пуды. Яна развешчыла перы роднай краіны, волзіць камбайны і трактары на калгасных палях, заваўвае стратасферу пакарае Арктыку, канструіруе, творыць, авалодвае навукай, тэхнікай мастацтвам пільна стаць на абароне рубяжоў радзімы.

Іх суотракалі на маленькай, загубленай оярод беларускіх лясюў этанцыі Варалаты дзяды і калгасныя дзёўчаты прынеслі на перон белыя піоны і астры. У нагоўце хвалюваўся сівы мессілаўскі павец Грыгорый Майсеевіч Герчанікаў. У пачатку жыўня шаецца напасаў пісьмо наркмоу абароны, каб ён адпусціў на авячэсую пабыўку сымноу. І воў сыны-комсомольцы, намандыры герачыя Чырвонай Арміі, выхалаць з вагона. Іх, як родных дзёўчых, сустракае увесь раён.

У Грыгорыя Майсеевіча ад радзікі брызнуў слёды шчасця. Ці сці калі да рэвалюцыі яўрэй-шаецца такім шчасці? Род герчанікавых быў шаецкім ролам Дзяды, бацькі, унуку, праўдзікі толькі і ведалі крывавую казічку з падслепаватымі аяноамі малазок капыды дз друту Гэта цягнула да Кастрычніка. Ён магучы і бурны, прышоў у агністым пакары сцягоу бальшавіцкай рукою выпер слзэз на шчоках белнага шаўца, выноў яго дзёўчаты з цёмнай таткі на светлым дарогі шчаслівага жыцця.

Грыгорый Майсеевіч добра памятае, як 15 год назад яго старэйшы сын-Аляксандар сабраўшы гарадскіх работ арганізавань на вуліцах Месіслаўскі ваянныя гульні Аляксандар паланіла маре стаць камандзірам чырвонага войска. Яна збылася ў 1930 годзе, калі

комсомольца Аляксандра Герчанікава залчылі ў рады Радца-Сілянскай Чырвонай Арміі. Там ён атрымаў рад палкія за выдатную палітычна-баявую падрыхтоўку і пасля аячэнага абавязавань службы яго пасылаюць ў ваянае вучылішчы, якое Аляксандар кацяе з поспехам. Зараз ён служыць ваянны тэхнікам другога ранга ў войсках НКВД.

Другі сын Грыгорыя Майсеевіча — Лёва — пайшоў па дароце старэйшага брата. За 6 год прываваў у рады РСЧА ён многа прываваў над павышэннем сваёй адукацыі і атрымаў авянае старшага лейтэнанта.

Сын Япа, які кочыў школу дзяржаўнай безапаасці НКВД СССР, а гонарам выконвае абавязкі сержанта безапаасці на Волжабудзе, Малодшы сын — Павел — ахоўвае далёкаўска-Ходанай граніцы Саюза.

У розных кутках сацыялістычнай радзімы патрыёты-комсомольцы Герчанікавы пільна сперагую шчасце і міручы працу савецкага народа.

А якія пудоўныя савецкія дзёўчаты ў 1936 годзе па ўсёй Беларусі праносіла вестка аб комсомолцы Фені Храмой — работніцы барысавскай фабрыкі імя С. М. Кірава. Гэтая вестка была палобна лягодзе, палобна песні.

На фабрыцы старэйшыя рабочыя ведаверліва ківалі галовам. Мужчыны гаварылі залучылі: «Маладзічыня Феня» Жанчыны пляскалі рукамі: «Не можа быць...»

Яна была вельмі стараннаю адрэву-ж стала ўдзёўчыцай вытворчасці. Яна марыла стаць машыністай. Кем дзёўка заводная, яна ўважліва вывучала асабавую машыну, авядала гурток хімізму, вятэрыю агульнаадукацыйную школу. Мара Фені спраўдзілася. Яна на сонечнай ленынцы Феня палкімае ўсё вышэй і вышэй. У 1935 годзе яна ўступіла ў рады ленынскага комсомола. Раней скверты зьяноўцай ваявовай дзёўчыны па-сапраўднаму расправілі свае крылы.

Працоўныя г. Барысава Феню Храмую, авяданую дачку радзімы, паслалі ў першы сацыялістычны парламент Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.

Фені толькі 23 годны. Побач з ёй вяршае народная справа самы малады дэпутат Вархуочнага Совета СССР — 19-гадовага комсомолка — трактарыстка Рудалоўскай МТС, Хойніцкага раёна — Юля Малёва.

Хіба магла ў змрочны час парыва дачка рабочага махорачнай фабрыкі Броня Гільп стаць інжынерам? Як ця шчотная маці, яе выхоўвала сацыялістычная радзіма. У 1932 годзе Броня, працуючы на прадпрыемстве, вучылася ў вятэрыні Менскім будаўнічым тэхнікуме. Упартыя многа пранавала яна над сабою. Броня паступіла на будаўнічы факультэт Менскага політэхнічнага інстытута. У гэтым годзе выдатна абараніўшы свой дыпломны праецт — «Пен лаабезбязпечнае і вентыляцыя ткацкай фабрыкі» — Броня атрымала дыплом першай ступені і накіравана ў расправяджэнне Наркамлечпрама СССР.

У ліпені комсомольцы менскага прывапрапоўчага авода імя Молатава арганізавалі маладзёжныя брыгады імя 20-годдзя ВЛКСМ. Перавады з іх з'яўляюцца брыгада комсомольца-стаханавца Івана Сіліцкага. Брыгадзіру 23 годны Агтыўны комсомолец, добры, чуткі таварыш, у брыгадзе 18 юнакоў і



У Гомельскім аэракубе імя Варашылава моладзь фабрык, заводаў і навукальных устаноў без адрыва ад вытворчасці атрымае дзёўчына кваліфікацыю. На ўдзёўчыку: выдатнік вучобы Гомельскага аэракубы Г. І. Дзукотыч (аляса) і Г. В. Ліберман (за сям'яй). Фото І. Рабінюка.

Пав САУЧУК,
Анат. ВЯЛЮГІН.

